

ШУМЕР: «КАНСЕРВАТЫЎНАЯ» МАДЭЛЬ САЦЫЯЛЬНЫХ ЗМЕНАЎ

© ПАЛІТЫЧНАЯ СФЕРА
(ISSN 1819-3625) №4 (2005) стр.25-28

Андрэй Казакевіч

Фармальна гісторыя як навуковая дысцыпліна мае дастаткова адкрытыя адносіны з палітыхнай тэорыяй. Практычна кожнае выкладанне палітыхнага мыслення — ці то антычнага, ці то эпохі Рэнсансу — абавязкова суправаджаеща кароткім выкладаннем гісторычнага канцэктсу. Тым не менш пра-зыстасць больш чым уяўная. Абмен канцэптамі паміж гісторыяй і палітыхнай тэорыяй (у тым ліку і гісторыяй палітыхннае думкі) альбо адбываеща вельмі рэдка, альбо ўвогуле не адбываеща.

Часам гэта выглядае кур'ёзна. Напрыклад, «гісторыя палітыхннае думкі», перш за ўсё ў Беларусі, можа эксплуатаваць вельмі архаічны вобраз «цёмнага» сярэднявечча, зусім быццам бы і не закрануты гісторычнымі даследаваннямі, што робяцца ў гэтым накірунку цягам апошніх 50–70 гадоў. Тым не менш прачытанне мінулага, бясспрэчна, мае вялікае значэнне для палітыхннае навукі і асабліва палітыхннае тэорыі і гісторыі.

Дадзены артыкул з'яўляецца спробаю аналізу канцэпту сацыяльна-палітыхнных зменаў у Шумеры з пазіцыі палітыхннае навукі. Гэта, перш за ўсё, практыкаванне ў метадзе¹ і спраба падысці да «падаўжэння» гісторыі палітыхнага мыслення, якая сёння традыцыйна пачынаецца з антычнай Грэцыі. Усталяваныя дысцыплінарныя рамкі з'яўляюцца неапрайдана вузкімі, і пераадоленне іх, як падаецца, адкрывае новую перспектыву для адказу на проблемныя пытанні палітыхннае тэорыі і гісторыі палітыхннае думкі.

Метадалагічныя заувагі. Гэты артыкул напісаны з дысцыплінарных пазіцыяў палітыхннае навукі, што тлумачыць пэўныя абмежаванні. У прыватнасці, выкарыстанне, перш за ўсё, перакладаў і «другасных» крыніцаў. Праца з тэкстамі на мове арыгіналу мела эпізадычныя характеристар, што для нашых мэтав можна лічыць цалкам апраўданым. У

аснову працы з шумерскай лексікай быў пакладзены *Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran*, як найболльш даступная крыніца такога кшталту².

Для больш адекватнага аналізу канцэпту зменаў неабходна выкананне пэўных прынцыпаў, якія цалкам нармальныя для гісторыі, але часта ігнаруюцца палітыхнай тэорыяй і гісторыяй палітыхннае думкі. Па-першае, імкненне да разумення канцэптаў на мове арыгіналу, пры гэтым пажаданы этиялагічны аналіз. Мова — практычна адзіны надзейны сродак рэканструкцыі свядомасці і сацыяльнае гісторыі старажытнасці, і яна вартая асабліве ўвагі. Дастаткова ўзгадаць вядомую проблему пры цытаванні, напрыклад, старажытнагрэческіх класікаў. Першапачатковы канцэпт «поліс» перакладаецца як «дзяржава», што зусім не адно і тое ж. Па-другое, кагнітыўнасць: аналіз не палітыхннае гісторыі, але ментальных канструктаў. Асноўная тэма гэтага невялікага даследавання — апісанне шумерскае мадэлі палітыхнных і сацыяльных пераўтварэнняў у форме *ама-ар-гі*.

I.

Шумер лічыцца самай старажытнай цывілізацый Месапатаміі, уплыў якой на культуру ўсяго рэгіёна цягнуўся некалькі тысячагоддзяў. Нягледзячы на гэта, Шумер быў практычна цалкам забыты — ні Біблія, ні антычныя аўтары пра гэту культуру не ўзгадвалі — і толькі з XIX стагоддзя пачынаецца яе сістэмнае даследаванне. *Гісторыя Шумера*, у адпаведнасці з археалагічнымі і пісьмовымі крыніцамі, падзяляецца на некалькі перыядоў. Архаічны дадынастычны перыяд змяняеца протапісменным (3000–2750 гады да н. э.), што звязана з надыходам новае эпохі ў галіне ірыгациі³. Раннедынастычны перыяд, які ідзе за про-

¹ Гл., у прыватнасці: Казакевіч Андрэй. Вялікае Княства Літоўскае як ідэалагічная рэальнасць // Arche. 2003. № 5.

² <http://www.sumerian.org/sumerlex.zip>

³ З першаю чвэрцю III тысячагоддзя шумерская гісторычнай традыцыі звязвае «вялікі патоп».

тапісменным, падзяляеца на тры складовыя часткі. У першы раннедынастычны перыяд — 2750–2615 гады да н. э. — адбываеца фарміраванне шумерскае ўрбаністычнае цывілізацыі. Падчас другога — 2615–2500 гады да н. э. — складваюца асноўная спецыфічныя рысы шумерскае цывілізацыі і грамадства. Трэці раннедынастычны перыяд — 2500–2315 гады да н. э. — характеристарызуеца абвастрэннем барацьбы паміж рознымі шумерскімі гарадамі за гегемонію і шматлікімі войнамі. У 2316–2176 гады да н. э. палітычнае дамінаванне ў Месапатаміі пераходзіць да горада Акад, гэта эпоха так званай Акадскае дзяржавы. Калі акадская дынастыя перажывае відавочны заняпад, Шумер зазнае нашэсце з усходу варварскіх племёнаў куціяў, якія кіруюць Месапатаміяй практычна стагоддзе — 2176–2109 гады да н. э. Пасля гэтага наступае апошні перыяд гісторыі Шумера — эпоха III дынастыі Ура, якая характарызавалася палітычнай цэнтралізацыяй. Канец шумерскае гісторыі паклала нашэсце эламітаў на мяжы III і II тысячагоддзяў да н. э. З гэтага пачынаеца ўласна гісторыя Вавілоніі, але ўплыў палітычнае і культурнае традыцыі Шумера трывае яшчэ прынамі некалькі стагоддзяў. Выкладзеная храналогія не з'яўляеца дакладнаю, надзейнае стасаванне падзеяў шумерскае гісторыі з сучаснай храналогіяй пакуль немагчымае, таму кожная падзея магла адбыцца як раней, так і пазней за вызначаныя даты.

Што тычыцца палітычнае арганізацыі Шумера, то яе аснову складала сістэма «земляў» («гарадоў») — *ki*⁴. Кожная «земля» (*ki*) складалася з некалькіх паселішчаў (звычайна 3–4 горада), адно з якіх з'яўлялася сталіцою і мела адзіны культ і агульны цэнтральны храм. Шумерская цывілізацыя была ўрbanістычнаю — існавала прыкладна 13–14 *ki*, якія былі цэнтрамі палітычнага і культурнага жыцця.

II.

Як і кожнае арганізаванае ўрbanістычнае грамадства, Шумер меў спецыфічныя механізмы палітычнага вырашэння сацыяльных супрэнасцяў, якія мы і прааналізуем. У шумерскай мове існаваў цэлы шэраг словаў, якія мелі значэнне

«буনты», ці «паўстанне». Напрыклад, *bala* (*bal*) — «паўставаць, пераварочваць», адкуль *igi-bala* — «здраднік» ці *ki-bala* — «зямля, ахопленая паўстаннем», «тэрыторыя паўстання»⁵. Альбо яшчэ больш паказальнае *gaba-ra-hum* («перакульванне, скіданне апанента») і некаторыя іншыя. Так ці інакш, слова, якія абазначалі паўстанне, былі семантычна звязаныя з канцептам «пераварочвання».

Але цывілізацыя мела і істытуцыялізаваныя формы пазітыўных спланаваных ці рытуалізаваных зменай. У гэтай сувязі найбольшую ўвагу да-следчыкаў прыцягваюць практыкі, якія абазначаюцца словам *ama-ap-gi* (*ama-ag-gi*)⁶, што перакладаеца большасцю сучасных моваў як «свабода» ці «вызваленне». Што тычыцца ўласна шумерскае мовы, то тут разуменне «свабоды» *ama-ap-gi* мела выключна кансерватыўнае значэнне — «вяртанне святла маці», ці «вяртанне да маці»⁷.

Палітычныя практыкі *ama-ap-gi* заключаліся, перш за ёсё, у адмене, ці скасаванні, даўгоў і іншых абавязкаў па дамовах. Хрэстаматыйным і першым пісьмова зафіксаваным прыкладам *вызвалення з'яўляеца дзейнасць кірауніка зямлі Лагаш у трэцій частцы раннедынастычнага перыяду Энметэні*⁸ (2360–2340 гады да н. э.). Энметэн ажыццяўлюе «вяртанне да маці», што значыла: узнаўленне разбуранага храма, адмена даўгавых абавязкаў і вяртанне дадому палонных.

Ama-ap-gi Энметэні — першая фіксацыя традыцый, якія існавалі ў старажытнай Месапатаміі прыкладна з 2400 да 1500 гадоў да н. э., гэта значыць, не толькі ў эпоху Шумера і Акада, але і ў часы вавілонскае дынастыі. Сутнасць традыцый — у перыядычным «вяртанні мінулага» праз адмену абавязкаў і іншыя акты сацыяльна-палітычнае рэстаўрацыі. Такім чынам, соцыум нібыта скідаўці сябе нагрувашчванне часу і гісторыі.

У перыяд да Вавілонскае дынастыі (уласна гісторыя Шумера і Акада) адзначаеца каля дзесяці выпадкаў вызвалення (*ama-ap-gi*). Для часу панавання вавілонскае дынастыі (ужо пасля Шумера, 1880–1636 гады да н. э.) скасаванне даўгоў стала сістэмна палітычнай практыкай. За перыяд існавання вавілонскае дзяржавы мела месца 16 эпізодаў «узнаўлення парадку» — *misharum*. «Узнаўленне» тычылася, перш за ёсё, скасавання

⁴ *Ki* перакладаеца з шумерскае мовы як «земля», «месца». У савецкай і сучаснай рускамоўнай літаратуре *ki* па аналогіі са старажытным Егіптом называеца «номам». Тэрмін быў прапанаваны І. Дзяканавым.

⁵ Этымалогія: *igi-bala* (*igi* — «вока» + *bala*); *ki-bala* (*ki* — «земля» + *bala*).

⁶ У літаратуры сустракаюцца і іншыя прачытанні тэрміна «ама-ар-гі»: ама-ар-гі (Істория Древнего Востока. Т. 1. М., 1983), ама-гі (Емельянов В. Древний Шумер. СПБ., 2003), але мы будзем прытымлівацца этымалагічнага напісання, прыведзенага ў Шумерскім лексіконе (Sumerian Lexicon Version 3.0 by John A. Halloran).

⁷ Літаральна *ama* (маці) + *ar* (свяціць) + *gi* (узнаўляць).

⁸ У шэрагу даследаванняў яго імя падаеца ў іншым прачытанні — Энтэмена.

даўгавых абавязкаў⁹. У адпаведнасці з гэтым пра-пануеца эканамічнае прачытанне практыкаў *ама-ар-гі*, якія разумеюцца (і перакладаюцца) не як «вызваленне», але як «скідванне рахункаў, абавязкаў» (clean slate), і такім чынам ствараюць з ад-паведнымі практыкамі Вавілоніі, Асірыі, Анатоліі і нават старажытнае Грэцыі (дзе скасаванне даўгоў звычайна практыковалі тыраны поліса) адзіную традыцыю¹⁰. Але, відавочна, выключна эканамічнага прачытання феномена *ама-ар-гі* ў шумерскай культуры недастаткова.

Ама-ар-гі — гэта практыка «скідвання напла-ставанняў часу» і вяртання да мінулага нармаль-нага стану. Такая «кансерватыўная» мадэль сацыяльных зменаў відавочная і ў «рэформах» лугаля зямлі (кі) Лагаш Урукагіны¹¹, якія таксама, як і ме-рапрыемства Энметэні, адносяцца да трэцяе часткі раннедынастычнага перыяду. Час кіраван-ня Урукагіны — прыкладна 2318–2311 гады да н. э.

Апісанне дзейнасці Урукагіны захавалася на двух гліняных конусах, якія былі знойдзены французскімі археолагамі ў XIX стагоддзі і да гэ-тага часу з'яўляюцца вельмі важнай крыніцой па гісторыі Шумера. У даследчай літаратуры мера-прыемства Урукагіны звычайна называюцца «рэ-формамі», а на шумерскай мове яны мелі назыву *нам-тар-ра у-бі-та* (*nam-tar-ra u-bi-ta*)¹², што можна перакласці як «усталяванне мінулага лё-су», «мінулае вызначэнне лёсу»¹³.

«Усталяванне мінулага лёсу» азначала адмену прымусовых збораў чыноўнікам, змяншэнне збору за пахаванне і прароцтвы, упарадкаванне выплаты клірыкам, гарантый абароны прыватнае ўласнасці, адмену павіннасці па ірыгациі і шэраг іншых. «Рэ-формы» ахоплівалі шырокі спектр эканамічных і сацыяльных дачыненняў і авесцілі вяртанне да мінулага нармальнага, вызначанага багамі стану. Узровень развіцця грамадства і дзяржаўнага апарата дазваляў, відаць, рэальнае «скідванне часу». «Кансерватыўная рэвалюцыя», такім чынам, адбы-валася не ў ідэалагічнай і не ў этычнай сферах (як вяртанне да продкаў), але мела рэальнае практыч-нае значэнне — узнаўленне былое справядлівасці.

Для шумераў і *ама-ар-гі*, і *нам-тар-ра у-бі-та* відавочна мела традыцыяналісцкае значэнне. Гэта была дакладна не «рэформа» ў сэнсе пераўладка-вання грамадскіх адносінаў ці ўвядзення ў сацыяльныя практыкі нечага новага. Не ўспрымалася гэта і ў якасці ўдасканалення, якое патрабуе практыкі разумення сацыяльнае рэальнасці. У традыцыйным грамадстве структурныя змены маюць павольныя харктор, людзі звычайна ста-вяцца да іх варожа альбо не заўважаюць (феномен так званае структурнае амнезіі)¹⁴. Змены маглі мець толькі «кансерватыўныя» харктор, ці, да-кладней, харктор «кансерватыўнае рэвалюцыі», калі разумець рэвалюцыю ў яе першасным ла-цінскім значэнні — «зварот па колу», «адкат», што сімвалічна пераклікаецца з «вяртаннем таго самага» Ф. Ніцшэ. З гэтага вынікае і «ідэалагічны настрой» кансерватыўных зменаў, якія адбыва-ліся ў межах традыцыі і праз актуалізацыю, ад-наўленне гэтае традыцыі¹⁵.

III.

Інтэрпрэтацыя сучаснымі даследчыкамі сацыяльнае і палітычнае прыроды практыкі *ама-ар-гі* адбываеца паводле дзвюх асноўных мадэліяў. Першая мадэль, якую ўмоўна можна назваць функцыяналізмам, схільная інтэрпрэтаваць аб-вяшчэнне «свабоды» ў грамадстве старажытнага Шумера як спецыфічную інстытуцыялізаваную практыку з акрэсленымі функцыямі і перыядыч-насцю.

Як вядома, функцыяналізм у антрапалогіі паўстаў у першай палове XX стагоддзя, перадусім дзяякоўчы даследаванням Маліноўскага і Рэд-кліфа-Браўна. Асноўай метадалагічнай пазіцыі яй функцыяналізму стала вывучэнне ўсёй сукупнасці сацыяльных і культурных складнікаў суполь-нага жыцця, прычым разуменне асабнага элемен-ту патрабавала вызначэння яго адносінаў да іншых частак. Адпаведна, усе сацыяльныя з'явы, ритуалы і практыкі ў старажытным грамадстве павінны мець свае спецыфічныя функцыі¹⁶. На-

⁹ Hudson Michael. The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations. New York: Henry George School, 1993.

¹⁰ Гл., у прыватнасці: Hudson Michael. Але лічыць практыкі «скідвання рахункаў» Шумера, Вавілоніі, Асірыі і Грэцыі нейкім чынам звязаны традыцый, напэўна, не слушна.

¹¹ Часам яго імя чытаецца як Уруінігіна (*urgi-ini-m-gi-na*).

¹² FAOS 05/1, Ukg 4, A. Col 8, 7–8, http://cdli.ucla.edu:591/FMPro?—DB=CDLI_cat.fp5&-lay=WWW&-Format=cdli/cdli_templates/textdisplay.html&-Max=all&ID_text=P222607&-Find

¹³ Літаральнае значэнне: лёс (*nam-tar*) + мінулае (*u-bi-ta*).

¹⁴ Бэрк Пітэр. Гісторыя і сацыяльная тэорыя. Мн., 2003. С. 170.

¹⁵ Такі настрой натуральным чынам дамінуе ў старажытных цывілізацыях ад старажытнага Егіпта да Кітая (у прыватнасці, сацыяльны праект Канфуцыя). Напэўна, першым антытрадыцыяналісцкім палітычным праектам старажытнага свету з'яўляецца Імперыя Цын III стагоддзя да н. э., з моцнай легісцкай асноваю.

¹⁶ Гэта дазваляла пераадолець «еўропацэнтрызм» у даследаванні немадэрнізаваных грамадстваў і пазбегнуць пагардлівага стаўлення да «варварскіх звычаяў», «прымітыўнае логікі» і г. д.

прыклад, магія ці абраад паахавання выконваюць важную сацыяльную ролю (псіхалагічна кампенсацыя, рэлаксацыя, тлумачэнне сэнсу, пераемнасць), а сукупнасць усіх элементаў культуры і сацыяльнае структуры ўтварае адзінае функцыянальнае цэлае.

У адпаведнасці з гэтым, *ама-ар-гі* разглядаецца як інстытуцыялізаваная працэдура, асабліва ў познія часы, звязаная з неабходнасцю перыядычнага абнаўлення грамадства. Такія змены часта звязваюцца з «крытмамі прыроды», «пачынаннем з пачатку», рытуалізаваным ачышчэннем і новай легітымацыяй сацыяльнага парадку праз вяртанне да мінулага. Звычайна абвяшчэнне «свабоды» было звязана з абраннем (прыходам да ўлады іншым чынам) новага кірауніка горада, што часцей за ёсё адбывалася ў дні новага года ці паспяховае вайны. «Свабода» таксама аб'яўлялася пры палітычнай неабходнасці і пры доўгім кіраванні, асабліва гэта тычицца постшумерскай эпохі — напрыклад, цар Вавілоніі Хамурапі за доўгі час свайго кіравання некалькі разоў абвяшчаў скасаванне ўсіх даўгоў. Такім чынам, *ама-ар-гі* выступае інстытутам нармалізацыі і стабілізацыі шумерскага грамадства, вырашэннем сацыяльных і эканамічных проблемаў, якія назапашваліся з развіццём цывілізацыі. Акрамя гэтага, такія меры спрыялі павышэнню легітымнасці ўлады ў гарадах Шумера.

Тым не менш да «інстытуцыялізацыі» і рытуалізацыі *ама-ар-гі* як «практыкі» ці «традыцыі» ў шумерскім грамадстве варта ставіцца да-статкова крытычна, прынамсі, што тычицца раннедынастычнага перыяду. Трэба таксама адзначыць, што інстытуцыялізаваныя практикі «вяртання мінулага» не ўласцівы для іншых старожытных цывілізацыяў, а калі і мелі месца, то толькі эпізадычна, як вымушаная, адзінкавая ці папулісцкая (гэта асабліва тычицца скасавання даўгавых абавязкаў) мера. Такім чынам, феномен перыядычных «кансерватыўных рэвалюцый» з'яўляецца асаблівасцю шумерскае і пазней вавілонская цывілізацыі.

«Функцыяналізм» у разуменні шумерскага грамадства дапаўняеца «сацыялагізм», які тлумачыцца *ама-ар-гі* як вынік супрацьстаяння паміж рознымі сацыяльнымі групамі. Асабліва папулярнаю такая мадэль была сярод савецкіх даследчыкаў¹⁷, якія ў адпаведнасці з марксісцкай схемаю сацыяльнае эвалюцыі разглядалі «рэформы» як доказ наяўнасці ў грамадстве старожытна-

га Шумера «вострых сацыяльных супярэчнасцяў» ці нават «класавае барацьбы», што выглядае некалькі перабольшшаным. Галоўная лінія палітычнага супрацьстаяння ў Шумеры, відаць, праходзіла паміж уладаю лугаля і храмаваю бюрократыяй, што дапаўнялася ростам масы вольных «грамадзян» горада, якія выступалі як актыўная палітычная сіла звычайна на баку лугаля. Без сумневу, пэрыядычнае «вяртанне да маци» дазваляла здымач значную частку супярэчнасцяў, якія ўзнікалі па меры ўскладнення грамадства, і захоўваць сацыяльны баланс. Гэта асабліва перашкаджала ўзмацненню ў шумерскіх гарадах алігархіі, відавочна прадухіляла развіццё глыбокага сацыяльнае дыферэнцыяцыі. Таму інтэнсіўнасць сацыяльных канфліктав у шумерскім грамадстве не была высо-каю і, як падаецца, не вызначала эвалюцыю цывілізацыі.

Шумерская культура і палітычнае свядомасць, прынамсі, наколькі мы можам зразумець па застылых крыніцах, мела інстытуцыянальную практику палітычных зменаў, якія былі непарыўна звязаныя з вяртаннем «першапачатковага, прынароджанага стану», выцісканнем з сучасніці прынамсі часткі сацыяльнага досведу.

Відавочна, «кансерватыўнае» разуменне палітычных зменаў з'яўляецца натуральным для старожытнага свету, але кожная культура мела свае, у тым ліку і істотныя, асаблівасці. *Ама-ар-гі*, прынамсі фармальна, — не практика аднаўлення рымскага *mos maiorum* (па звычаю продкаў), але рэстаўрацыя мінульых сацыяльных інстытутаў і дачыненняў. Відаць, проблема нораваў / звычаяў яшчэ не ставілася, а аднаўленне (ці канструяванне) было магчыма толькі ў дачыненні да абмежаванага колькасці інстытутаў ды практикаў¹⁸.

Літаратура:

1. Бэрк П. Гісторыя і сацыяльная тэорыя. Мн., 2003.
2. Емельянов В. Древний Шумер. СПб., 2003.
3. История Древнего Востока. Т. 1. М., 1983.
4. Канева И. Т. Шумерский язык. СПб., 1996.
5. Hudson Michael. The Lost Tradition of Biblical Debt Cancellations. New York: Henry George School, 1993.
6. FAOS 05/1, Ukg 4, A.

¹⁷ У прыватнасці: Струве В. В. Государство Лагаш: борьба за расширение гражданского права в Лагаше XXV–XXIV вв. до н. э. М., 1961; Дьяконов И. М. Общественный и государственный строй Древнего Двуречья. Шумер. М., 1959.

¹⁸ Гэта адна з прычынаў, па якой сацыяльная супярэчнасці маглі мець у тия часы выключна «кансерватыўнае» вырашэнне. Складанае грамадства патрабуе, прынамсі, часткове практикі.